

КУЗЬМА ЧОРНЫ І МАЛАДЫЯ БЕЛАРУСКІЯ ПІСЬМЕННІКІ

Кузьма Чорны належыць да ліку тых пісьменнікаў, якія лічыць сваім прымым абавязкам не толькі ствараць літаратуру, але адначасова і выхоўваць маладое пакаленне пісьменнікаў. У гэтых адносінах у К. Чорнага ёсць шмат агульнага з Максімам Горкім, які настоўна сачыў за развіццё маладых талентаў, дапамагаў ім то добрай парадай, то строгай, але справядлівай крэтынай.

Добрую памяць аб «пісьменніку вялікай душы», як называў К. Чорнага Кандрат Крапіва, на заўсёды захаваўшы у сваім сэрцы многія цішер ужо вядомыя беларускія пісьменнікі, якім ён у пару іх літаратурнай маладосці працягнуў сяброўскую руку да памогі.

«У тую пару, — успамінае Іван Грамовіч, — не адзін я звяртаўся за консультацыяй да Кузьмы Чорнага. Многія пачынаючыя аўтары так, як і я, прыходзілі да яго... Ен лічыў гэтую працу як абавязковую і пачэсную. Да пачынаючых аўтараў адносіўся ўважліва, клапатліва, як бацька».

Да вайны ў Мінску на рагу Савецкай і Камсамольскай вуліц знаходзіўся Дом пісьменніка, у адным з пакояў якога размяшчаўся кабінет маладога аўтара. Сюды часта прыходзілі пачынаючыя паэты, пісьменнікі і драматургі. Яны прыносялі свае рукапісы і з хвяляваннем чакалі, што ім адкажа загадчык гэтага кабінета Кузьма Чорны, книгі якога яны паспелі горача палюбіць і высока ацаніць.

«За столом у цёмным кутку сядзеў поўны, невысокага росту мужчына, вельмі сур'ёзны з выгляду», — успамінае пісьменнік

Рыгор Няхай, які восенню 1933 г. разам з Алесем Бачылам з хвяляваннем пераступіў парог кабінета маладога аўтара і сустрэўся з Кузьмой Чорным, «ён падрабязна распытаўся, хто мы такія, адкуль, як жывём, якія кніжкі чытаць. Рукапіс ён толькі пагарттаў і напрасіў зайці заўтра». На наступны дзень дакладна ў прызначаны час Мікалай Карлавіч ужо чакаў маладога пісьменніка, а у руках у яго быў рукапіс, спярэшчаны шматлікімі заўвагамі.

Нават у суровыя гады Айчыннай вайны Кузьма Чорны не парываў сваіх сувязей з маладымі беларускімі пісьменнікамі. Аб гэтым з вялікай цеплінай успамінае Іван Мелеjk, які сустрэўся з пісьменнікам у Маскве, у гасцініцы «Якар», дзе ў той час жыў Мікалай Карлавіч. Іван Мелеjk, тады студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета, які размяшчаўся на Сходні, пад Москвой, перадаў праз дацэнта ўніверсітэта М. Р. Ларчанку сінітак са сваімі апавяданнямі К. Чорнаму. Кузьма Чорны быў тады цяжка хворы. І тым не менш ён прачытаў апавяданні пачынаючага пісьменніка і адказаў яму падрабязным пісьмом, у якім зрабіў шэраг каштоўных заўваг аб прысланных апавяданнях.

Пра чулія адносіны Кузьмы Чорнага да маладых літаратаў, пра клопаты аб іх лёсе, пра страсную любоў яго да роднай літаратуры расказваюць у сваіх успамінах Усевалад Краўчанка, Антон Бялевіч, Іван Грамовіч і многія іншыя пісьменнікі.

К. Чорны не абмяжоўваўся

толькі кансультатыяй пачынаючых пісьменнікаў. У сваіх выступленнях на канферэнцыях і злётах маладых паэтаў і працаікаў, у артыкулах ён падымаў важнейшыя праблемы літаратурнай вучобы.

У сакавіку 1932 года ў газете «Літаратура і мастацтва» (№ 2, ад 6.П.) былі апубліканы вельмі цікавыя пнататкі К. Чорнага пад назвай «Рэальная шматгравінасць і філасофскае адзінства». Праз год К. Чорны публікуе на старонках гэтай жа газеты трох праблемных артыкулы: «Заўвагі пра драматургію», «Сіла нашай культуры — у інтэрнацыяналізме», «Працу з кадрамі — у творчы план». З наступных выступленняў К. Чорнага ў друку можна адзначыць яго артыкулы: «Пра вучобу і творчасць пачынаючых», «Некалькі заўваг да вучобы пачынаючых пісьменнікаў», «На новыя высоты», а таксама даклад на ўсебеларускім злёце літаратурызнаўцаў у 1934 годзе на тэму «Вучоба і творчасць пачынаючых літаратараў», выступленне на Першым з'ездзе савецкіх пісьменнікаў у Маскве ў 1934 г. і іншыя.

Ва ўсіх сваіх артыкулах і выступленнях, прысвечаных пытанням літаратурнай вучобы і выхаванию маладых пісьменнікаў, К. Чорны падкрэслівае думку, што літаратар павінен быць цесна звязаны з жыццём, добра яго павінен ведаць і па-мастаку адлюстроўваць у сваіх творах.

«Мы павінны дамагацца, — пісаў К. Чорны, — каб кожная новая книга, што выходзіць у свет, ішла ў арсенал бальшавіцкага зброя. Літаратура накіроўвае, паказвае, вучыць. А німа лепшага настаўніка, як сама рэальнаясць. І от кожны літаратурны твор павінен быць гэтакім шматгравінным, як сама рэальнаясць. Сіла літаратуры ў яе вялікай ідэяўскі, у зямной яе рэальнаясці, у яе агні і напорнасці».

У трыццатыя гады ў нашу літаратуру ўваходзіць многа маладых пісьменнікаў, якія ўжо мелі за плячыма пэўныя жыццёвыя вопыт. «Маладыя аўтары ідуць у нашу літаратуру найбольш з заводаў і калгасаў. — пісаў К. Чорны ў артыкуле «Працу з кадрамі — у

творчы план». — Гэта асноўнае і пераважнае ядро ў прыліве маладых сіл на літаратурны фронт. Гэтыя людзі самі ўдзельнікі сацыялістычнага будаўніцтва, ім дасканала знаёмы пракцэс сацыялістычнай вытворчасці, яны маюць багаты вопыт у гэтай вытворчасці... Іншай кажучы, яны маюць вялікі матэрыял для свае літаратурнае работы, здабыты імі сваёю ўласнаю практыкаю. А гэта самое важнае ў работніка літаратуры».

Перад маладымі літаратарамі, што прыйшлі з гушчы жыцця, пайшла складаная задача — аваладаць майстэрствам пісьменніка. Гэтаму вучыў іх К. Чорны. Трэба вучыцца, сцварджаў ён, канцэнтраваць падзеі з широкага круга ў адзін пункт, якім з'яўляецца літаратурны твор. Усе факты, узятыя непасрэдна з жыцця, павінны атрымаша філасофскае асэнсанаванне. «...Мы павінны нашу работу з маладымі аўтарамі праводзіць «у філасофскім плане» — гэта значыць, у плане станаўлення марксісцкага светапогляду маладога пісьменніка. Без гэтага наш аўтар не навучыцца майстэрству», — пісаў К. Чорны.

Асаблівую ўвагу ён аддаваў мове. «Мова, — пісаў ён, — жывая істота. Яна жыве, а не існуе». Без работы над словам немагчыма ніякая літаратурная вучоба. «Выразнасць, точнасць, меткасць слова і фразы, — от над чым трэба заўсёды працаўваць літаратару». К. Чорны рапіў слухаць і прыкладаць, як гаворыць народ.

«Сачыце за чыстотай свае мовы, — пісаў К. Чорны Івану Мележу. — Напр. замест пакой Вы пішаце комната і г. д. Займайцеся заўсёды сваёй беларускай мовай. Ведайце, што мова — гэта аснова літаратуры». Цікавы прыклад таго, як уваікліва адносіцца Чорны да слова, прыводзіць у сваіх успамінах В. Бітка. К. Чорны крытыкаваў адну п'есу за тое, што ў ёй была такая сцэна: «Бяжыць сялянка і крычыць: «У чым справа, у чым справа?» Няўжо гэта крычыць сялянка? Не, гэта крычыць сам аўтар п'есы. Ен думаў: «в чём дело» і пісаў «у чым справа».

Сам К. Чорны ўважліва прыслухоўваўся да таго, як гаворыць народ. «Бывала, нечакана сустрэнаш яго на вакзале, або на рынку, — успамінае Рыгор Ніхай. — Стайць і слухае, як гавораць дзядзькі, Акаваецца, вось у каго ён вучыўся каларытасці, выразнасці і дакладнасці мовы».

Адным з важных элементаў літаратурнай вучобы, на думку К. Чорнага, з'яўляецца творчае асваенне шматляковага вопыту класічнай літаратуры. К. Чорны цудоўна ведаў рускую класічную літаратуру і раіў маладым аўтарам вучыцца ў класікаў рускай літаратуры, у прыватнасці ў М. Горкага, Глеба Успенскага і многіх інnych пісьменнікаў.

Неаднаразова спасылаўся К. Чорны і на творчую практику класікаў замежнай літаратуры — В. Гюго, Бальзака і Мерыме. «Агнём і полымем замілавання і нянавісці дыхаюць творы Віктара Гюго, на мяжы з іавукай стайць аналіз у творах Бальзака».

Аднак пісьменнік папярэджваў маладых літаратараў ад механічнага каміравання і пераймання класічных узоруў. Неабходна творчае і крытычнае асваенне спадчыны мінулага.

К. Чорны нястомні змагаўся са спрощанасцю ў літаратуры. «Ганебныя рэшткі спрощанасці — вось вораг літаратурнай культуры». З'едліва высмеіваў ён тых крытыкаў, якія выказвалі такія думкі: «Ідэйнае афармленне апоеўесці вельмі добрае, але мастацкае афармленне слабейшае». Гэта значыць, ірапізаваў К. Чорны, што ў мастацкім творы ідэя можа існаваць асобна ад формы, а форма асобна ад ідэі.

К. Чорны засцерагаў маладых пісьменнікаў ад літаратурных штампаў, ад сляпога следаванія літаратурным канонам. «Часам бывае, — пісаў ён, — малады аўтар прыносіць свае першыя літаратурныя спробы. Здаровы малады чалавек цэлы дзень працаў на заводзе пры машине, чалавек з нашым здаровым светапоглядам, жыццерадасны. А ў творы яго — пейзажы «з баваўнянымі зблажкамі», з «пахучымі ветрызамі» і г. д. Гэта простае перай-

манне з літаратуры дрэннага гатунку. Самая пабудова фраз, самая мова, ідучы ад гэтага стылю, набывае нездаровы характар».

Практыка работы з пачынаючымі аўтарамі паказала, — адзначаў К. Чорны на аснове свайго вялікага вопыту ў галіне літаратурнай кансультациі, — што кожнага таленавітага аўтара трэба выводзіць са сферы прывітых яму вельмі вузкіх, а часам і косных поглядаў на літаратуру. Часам даводзіцца яшчэ, з іроніяй пісаў К. Чорны, даказваць маладому аўтару, што лаяць капіталіста — гэта яшчэ не значыць стварыць вобраз або тып паразіта на целе чалавечага грамадства.

Некаторыя нашы літаратары, працягваў сваю думку К. Чорны, любіць гаварыць аб велічнасці нашай эпохі. «Але яны не задумваюцца над тым, што веліч нашай эпохі відаць з самай эпохі, і літаратарам трэба працаваць так, каб веліч нашай эпохі была відаць і з мастицкіх твораў».

Вопытныя пісьменнікі, дапамагаючы маладым, самі ўдасканальваюць сваё майстэрства. Гэту думку К. Чорны выказаў у сваім дакладзе на ўсебеларускім злёце літарткоўцаў. «Калі праўдына паставіць гэту справу для пісьменнікаў, — сказаў К. Чорны, — то яе вельмі цяжка аддзяліць ад самой літаратурнай работы. Работа з маладымі аўтарамі ўжо сама па сабе ўздымае пытанне стылю. Я лічу, што на нашай цяперашнім нарадзе мы павінны заўстрыйць увагу на tym, каб у работу з маладымі аўтарамі быўці ўцягнуты ўсе нашы лепшыя пісьменнікі».

Гэтыя слова, сказаныя больш чварткі стагоддзя таму назад, не стацілі свайго значэння і ў нашы дні.

Шматлікія выказванні К. Чорнага па пытаннях літаратурнай вучбы, мастацкія творы самога пісьменніка — гэта тая крыніца, з якой нашы маладыя аўтары змогуць пачэрпнуць многа карыснага для павышэння свайго пісьменніцкага майстэрства.

Н. ВАТАЦЫ,
Н. ЛАПІДУС.